
УДК 32.001:141.8

С.І. Новікова,
выкладчык кафедры палітологіі і права БДПУ

РАЗВІЦЦЁ ІДЭЙ І ЎЯЎЛЕННЯЎ АБ ПРАВЕ І СПРАВЯДЛІВАСЦІ: АД АНТЫЧНАСЦІ ДА ПРАЕКТАЎ САЦЫЯЛІСТАЎ-УТАПІСТАЎ*

Палітыка-прававая думка ў Францыі ў эпоху Асветы (XVIII ст.). У XVIII ст. Францыя – гэта краіна з вялікай колькасцю адукаваных людзей, здольных падвяргаць суду ро-

зуму і справядлівасці ісціны, якія дасталіся грамадству ў спадчыну ад мінулага.

Наступіла стагоддзе Асветы. Абсолютная манархія, разлігійны фанатызм разглядаліся ўжо як анахранізмы гісторыі. Францыя таго часу ўяўляла сабой саслоўнае грамадства: на 25 млн жыхароў

* Цыкл артыкулаў аб правах чалавека (заканчэнне).

прыходзілася 400 тыс. дваран, 150 тыс. – прадстаўнікоў духавенства. Астатнія складалі трэцяе саслоўе. Першыя два з іх былі прывілеяваныя і не плацілі падаткаў, а трэцяе саслоўе было, наадварот, бясправным, і падаткі паступалі ад яго.

Стайленне да правоў чалавека і грамадска-га ўладкавання тагачаснай Францыі знайшло адлюстраванне ў двух напрамках палітыка-прававой думкі:

1) асветнікі (Вальтэр, Мантэск'е, Русо), чый ідэал – царства разуму, пад якім яны разумелі буржуазны правапарарадак, які забяспечвае свабоду індывідам на падставе законаў. На змену праву саслоўнаму як саслоўных прывілей павінна была прыйсці фармальная роўнасць усіх пе-рад законам. Асветнікі крытыковалі абсалютную манахію і супрацьпастаўлялі ёй або канстыту-цыйную манахію (Вальтэр, Мантэск'е), або рэспубліку (Русо);

2) прадстаўнікі камуністычнай палітыка-правовай думкі (Мелье, Марэлі, Бабёф), для якіх ідэалам было камуністычнае грамадства. У іх разуменні гэты лад адпавядае «прыродзе чалавека» і заснаваны на прынцыпах усеагульной абавязковасці працы і грамадской уласнасці.

З радыкальнай крытыкай забабонаў, рэлігий-най нецярпімасці, тыраніі, несправядлівасці тагачасных законаў выступіў французскі пісьменнік і філософ, прадстаўнік школы натуральнага права Вальтэр (сапраўднае імя Франсуа Мары Аруэ, 1694–1778 гг.). У сваіх працах «Філософскія пісьмы», «Трактат аб метафізіцы», «Камен-тарый да «Аб духу законаў» і інш. ён прызнае за кожным індывідам неадчужальная натураль-ная права: свабоду, уласнасць, бяспеку, роўнасць.

Адзначым яго заўвагі аб законах: «Боль-шасць законаў так яўна сабе супярэчаць..., але сапраўды вялікае значэнне мае выкананне раз прынятых законаў»; «законы любога кшталту, прызначаныя быць лекамі душы, амаль усюды складзены шарлатанамі, якія лечаць нас паўмерамі, некаторыя з гэтых шарлатанаў прыпісва-юць нам яды»; «слабасць разуму і недахопы на-шых законаў напамінаюць пра сябе штодня».

Тыран у разуменні Вальтэра – гэта «праві-цель, які не прызнае іншых законаў, акрамя сва-іх патрэб, які прысвойвае маёmasць сваіх падда-ных, а затым вярбует іх у войска, каб адымамаць уласнасць у суседзяў».

Вальтэр крытычна ставіўся як да рэлігіі, так і да атэізму, які, паводле яго меркавання, здольны падарваць рэжым законнасці. «Атэіст бедны і раззлаваны, калі паверыць ў беспакаранасць, будзе дурнем, калі не заб'е вас, каб прысвоіць ваши гроши. Чэрнь стане ардой разбойнікаў... Лік таемных злачынстваў будзе бясконцым, калі не будзе веры ў Бога, які карае за грехі». Без гэтага ўпыну людзі ўяўляліся Вальтэру жывёламі, якія прагнучы крыві. І ён завяршае свае разва-

жанні словамі: «Калі б Бога не было, яго трэба было б прыдумаць».

Прадстаўнікі эпохі Асветы верылі ў бяскон-цыя магчымасці разуму, здольнага змяніць іс-нуючы несправядлівы лад. Сярод іх – француз-скі прававед і палітычны філософ Шарль Луі дэ Мантэск'е (1689–1755 гг.) – аўтар беспрэц-дэнтнай для таго часу працы па юрыспрудэн-цы «Аб духу законаў», дзяякуючы якой ён яшчэ пры жыцці набыў еўрапейскую вядомасць. У ёй даецца грунтуюная крытыка абсалютызму. Яму супрацьпастаўляеца рэспубліканская дзяржа-нае ўладкаванне з падзелам улад. Мантэск'е першым ажыццяўліў палітыка-геаграфічны падыход да форм ўладкавання дзяржавы, аргумента-ваў маральнія і фізічныя прычыны дабрабыту асобных краін. Напрыклад, адзначаў, што народ Англіі «клепш за ўсе народы свету здолеў выка-рыстаць трэ злементы, якія маюць вялікае зна-чэнне: рэлігію, гандаль і свабоду» [16, с. 437].

Сэнс прававога вучэння Мантэск'е – у абр-грунтованні паняцця свабоды і яе юрыдычных гарантый. Свабода – гэта права рабіць усё, што дазволена законамі. Палітычная свабода заклю-чаецца ў бяспечы чалавека або ва ўпэўненасці, што ён – у бяспечы. Гарантывамі свабоды мыслі-цель лічыў справядлівасць крымінальных, кры-мінальна-працэсualных і падатковых законаў.

Тэарэтыкам народнага суверэнітetu ў эпоху Асветы выступіў французскі філософ і пісьменнік Жан Жак Русо. Ён верыў у прагрэс чалавец-тва, які немагчыма спыніць, і ў Розум чалавека, які павінен спрыяць пераўтварэнню несправяд-лівых грамадскіх адносін. У той жа час Русо з не-даверам ставіўся да традыцый і рэлігіі.

У працы «Развагі аб паходжанні і падставах няроўнасці» Русо вылучае этапы грамадской ня-роўнасці і прычыны яе існавання. У сваёй гіпотэ-зе ён мяркуе: звычайны чалавек шчаслівы тым, што надзелены прыродным здароўем, у яго ня-ма лішніх патрэбнасцей, ён свабодны і ні ад-каго не залежыць, у яго няма прыватнай уласнасці. Аднак удасканаленне чалавечага разуму прывяло да вынаходніцтва здабычы, апрацоў-кі металаў і земляробства, што і адкрыла шлях да цывілізацыі. Гэта, на думку Русо, сапсавала прыроду чалавека. Следствам апрацоўкі зямлі сталі яе падзел і з'яўленне прыватнай уласнасці. Першы, хто абрарадзіў участак, прыдумаў заявіць «гэта маё» і знайшоў прастадушных лю-дзей, каб яму паверылі, быў сапраўдным засна-валнікам грамадзянскага грамадства. Ад коль-кіх злачынстваў, войнаў, забойстваў, ад колькіх няшчасцяў і жахаў пазбавіў бы род чалавечы той, хто б выдраў калы, засыпаў роў і заклікаў сабе падобных: «Сцеражыцеся слухаць гэтага ашуканца. Вы загінече, калі забудзече, што плён зямлі – для ўсіх, а сама яна – нічыя!» Са з'яў-леннем прыватнай уласнасці на зямлю і жывёл-лу, лічыць Русо, нараджаецца маёmasная няроў-

насць – першая форма сацыяльнай няроўнасці.

У выніку грамадскага дагавору з мэтай абароны бедных і багатых (пад эгідай вышэйшай улады, законаў, судовых статутаў і суддзяў) узнякла дзяржава. Так з'яўляецца другая форма сацыяльнай няроўнасці – палітычная (няроўнасць паміж кіруючымі і падначаленымі). Законы дзяржавы сталі новымі путамі для слабага і надалі новыя сілы багатаму, беззваротна знішчылі натуральную свабоду, назаўжды ўстанавілі законы ўласнасці і няроўнасці.

Трэцій формай сацыяльнай няроўнасці Русо лічыць дэспатычную, неабмежаваную, непадкантрольную народу ўладу.

Закон Русо разглядаў як выяўленне агульной волі народа, выказанай на народным сходзе. У законе павінны спалучацца ўсеагульны харктарап волі і ўсеагульны харктарап яе прадмета. А значыць распарараджэнні, якія робіць які-небудзь прыватны чалавек, кім бы ён ні быў, ніяк не могуць быць законамі.

Толькі дзяякуючы закону як выяўленню агульной волі, можна забяспечыць справядлівасць, свабоду, роўнасць індывідуаў. Русо лічыў, што таі закон ніколі не можа быць несправядлівым, бо ніхто не бывае несправядлівым у адносінах да самога сябе. Толькі падпарарадкоўваючыся законам як выяўленню агульной волі і можна быць свабодным, бо яны, па сутнасці, толькі запісы волевыяўлення людзей. Дзяякуючы закону можна дабіцца і адноснай маёмынай роўнасці: «Што да багацця, – ні адзін грамадзянін не павінен валодаць такім значным дастаткам, каб мецьмагчымасць купіць другога, і ні адзін – быць настолькі бедным, каб прадаваць сябе».

Уплыў палітыка-прававых ідэй Русо цяжка пераацаніць. Ён першым загаварыў аб неабходнасці ўвядзення эффектыўных сродкаў кантролю за дзейнасцю ўрада, аб прыняціі законаў самім народам, прызнаўмагчымасць заканадаўчага рашэння праблемы сацыяльнай няроўнасці.

Аналіз канстытуцыйнага заканадаўства Францыі, Дэкларацыі правоў чалавека і грамадзяніна дазваліе сцвярджаць, што яны ўтрымліваюць нямала ідэй Русо. Не без іх упływu ў далейшым пачалі стварацца такія новыя дэмакратычныя інстытуты, як рэферэндум, народная заканадаўчая ініцыятыва, патрабаванне скарачэння тэрміну дэпутацкіх паўнамоцтваў, перапыненне мандата і паўнамоцтваў дэпутатаў выбаршчыкамі.

Ідэі утапічнага сацыялізму. Не менш радыкальным, чым у Русо, але іншым па змесце быўло ўяўленне аб перабудове грамадства ў сацыялістай-утапістаў. Яны не падзялялі меркаванні аб дагаворным паходжанні дзяржавы. Пры аналізе творчасці і асноўных ідэй прадстаўнікоў палітычнай думкі камуністычнага напрамку (*communus* – агульны) у працы «Анты-Дзю-

рынг» (раздел III «Сацыялізм») Ф. Энгельс называў першым тэарэтыкам камунізму Марэлі. Аб яго жыцці вядома мала, менавіта калі нарадзіўся (1715 г.), апублікаваў асноўную працу «Кодэкс прыроды або Сапраўдны дух яе законаў» (1754 г.). Першыя тры часткі яе прысвечаны тэорыі камунізму. У чацвёртай «Вобраз заканадаўства, узгодненага з намерамі прыроды» прадстаўлены праект канстытуцыі будучага камуністычнага грамадства.

Марэлі лічыў, што пераход ад натуральнага стану да дзяржавы не быў ажыццёўлены шляхам заключэння грамадскага дагавору, а выкліканы памылкамі першых заканадаўцаў, якія з дапамогай чалавечага разуму можна выпраўіць, выключыць з жыцця людзей несправядлівасць. Ідэі Марэлі, напрыклад, свабода як гарантаваная дзяржавай матэрыяльная забяспечнасць; цэнтралізаванае кіраванне народнай гаспадаркай пазней былі ўспрыніты бабувістамі – прыхільнікамі Граюха Бабёфа, удзельнікамі змовы ў імя роўнасці (1796 г.).

У адрозненне ад Т. Мора, які выказаў аналагичныя ідэі на прыкладзе фантастычнага вострава, у праекце камуністычнага ладу Марэлі распрацавана заканадаўства будучага грамадства, у якім чалавек будзе свабодны. Паводле думкі Марэлі, «сапраўдная палітычная свабода чалавека – у бесперашкодным і бязбоязным карыстанні ўсім, што можа задаволіць яго натуральныя і, значыць, законныя жаданні».

Граух Бабёф (сапраўднае імя – Франсуа Ноэль, 1760–1797 г.) – французкі тэарэтык камунізму, аўтар дактрины «бабувізм», кіраўнік тайной арганізацыі «Змова ў імя роўнасці» (1796 г.). Падходзіў з беднай сям'і адстаўнога салдата. Пра сябе пісаў: «Я нарадзіўся ў брудзе». Яго творчасць і дзяякость прыйшліся на завяршальны (якабінскі) перыяд Французскай рэвалюцыі, калі адбыўся пераварот (27 ліпеня 1794 г.), былі адменены законы якабінскай дыктатуры, што абмяжоўвалі цэны на тавары і памер зарплаты. У 1795 г. была прынята новая канстытуцыя Францыі.

Змест ідэй Граюха Бабёфа – гэта крытыка асноўных інстытутаў буржуазнага грамадства прыватнай уласнасці, права на атрыманне ў спадчыну маёмынай. Ён аргументаваў неабходнасць рэвалюцыйнай арганізацыі, здольнай устанавіць дыктатуру для ўсталявання камуністычнага грамадства ў Францыі.

У адрозненне ад кансерватыўнай сацыяльной утопіі – ідэальнай дзяржавы Платона (дыялог «Дзяржава», «Законы»), «Утопіі» Мора, «Горад Сонца» Кампанелы, камуністычнага праекта Марэлі – бабувісты распрацавалі новую стратэгію пераходу да камунізму праз захоп дзяржавай улады групай рэвалюцыянераў. У сваіх працах «Пастаянны кадастр», «Маніфест плебеяў», «Змова ў імя роўнасці» Г. Бабёф прыйшоў да наступных вывадаў: інстытут прыватнай улас-

насці – зман, учынены над мнóstvам простых і добрых людзей; уласнасць – прычына ўсіх бедстваў на зямлі; закон аб атрыманні ў спадчыну ў вышэйшай ступені несправядлівы, бо стварае абыядоленых ужо ў другім пакаленні.

Такім чынам, ацэнка ідэй і дзеяніасці Бабёфа вельмі неадназначная. У ліку іншых сустракаецца і такая, што ён выказаў думкі і імкненні раззлаваных беднякоў, не здольных быць багатымі і годнымі людзьмі, а гэта прыгнятае таленавітых і здольных. Роўнасці быць не можа, бо ўсе людзі розныя па адоранаасці і па імкненнях.

Прамысловы пераварот у Англіі і перамога над феадалізмам у Францыі паклалі пачатак імкніваму развіццю капіталізму ў вядучых краінах Еўропы. Адначасова ўзмацнілася яго крытыка ў шматлікіх сацыялістычных і камуністычных тэорыях першых дзесяцігоддзяў XIX ст. Да гэтага вымушалі негатыўныя вынікі прамысловага перавароту, эканамічныя крызісы, беспрацоўе, разкае маёмаснае расслаенне грамадства і бясправаўнае становішча працаўнікоў, асабліва наёмных рабочых, якія нічога не мелі акрамя працы на продаж. Сацыялізм, у процівагу буржуазнаму лібералізму і індывідуалізму, стаў адлюстраваннем гуманізму сваёй эпохі, бо імкнуўся абараніць бедных і бясправных людзей.

У 20–40-я гг. XIX ст. было апублікована больш твораў сацыялістычнага і камуністычнага зместу, чым за ўсю папярэднюю гісторыю чалавечства. У іх адстойваліся ідэалы, абгрунтаваныя ў свой час Морам, Кампанелай, Марэлі, Маблі, Уінстэнлі, Бабёфам і інш. Кожны з тэарэтыкаў сацыялізму шчыра лічыў сваю дактрину адзіна навуковай, а ўсе астатнія – няправільныі і утапічныі. Гэта прывяло да размежавання школ, гурткоў, асобных мысліцеляў, да хуткага занядаду саюзаў сацыялістаў або камуністаў, якія на той час склаліся. Да першай паловы XIX ст. былі агучаны амаль усе ідэі, якія склалі змест асноўных напрамкаў палітыка-прававой ідэалогіі сацыялізму і камунізму ў будучым.

Палітыка-прававая ідэалогія сацыялістаў XIX ст. спачатку атрымала распаўсюджванне ў Англіі і Францыі. Яна істотна адрознівалася ад папярэдніх сацыялістычных дактрын па сваёй метадалогіі, змесце і праграмных патрабаваннях. Яе невыпадкова завуць крытычным утапічным сацыялізмам, бо найбольшы ўплыў на грамадскую думку мела крытыка капіталізму, які ўжо паказаў свой негатыўны бок. Буржуазнаму індывідуалізму і эгаізму супрацьпастаўляліся ідэі сацыяльнасці.

Шматлікія тэарэтыкі сацыялізму і камунізму лічылі, што ў будучым грамадстве наогул не будзе патрэбы ў кіраванні і ў прыгоне. Фур'е, Оуэн і іх паслядоўнікі, а таксама Бланкі і некаторыя іншыя лічылі, што ў ідэальным грамадстве не будзе ні дзяржавы, ні права. Дэзамі пісаў, што пры камунізме адпадзе патрэба ў прыгоне, па-

колькі ўсе адносіны і дзеянні людзей будуць заснаваны на ўнутраным імкненні адзін да аднаго падобна да пчол, мурашкаў, баброў і інш. Сен-Сімон і сен-сіманісты, Фур'е і яго паслядоўнікі, якія асуджалі раз'яднанне народаў па дзяржаўах і войны паміж імі, выказвалі ідэі інтэрнацыяналізму, абгрутоўвалі ідэал зліцца ўсіх абшчын і камун ва ўсеагульны саюз усяго чалавечага рода, ўсіх народаў – у адзін народ, раз'яднаных дзяржаў – у адзіную сусветную рэспубліку.

Аб'яднальнай сілай і сур'ёзнай альтэрнатывай палітычным рэформам і палітычнай барацьбе Р. Фуэн лічыў масавы рух прафесійных саюзаў. Ён стаяў ля вытокаў англійскіх трэд-юніёнай і лічыў, што прафсаюзы рух, які змагаецца за рэальная агульныя і надзённыя інтэрэссы наёмных рабочых, важнейшы за ўсе палітычныя рэформы і свабоды. Калі ж Оуэн аб'явіў, што стварэнню шчаслівага грамадства перашкаджаюць прыватная ўласнасць, ралігія, а таксама існуючая форма шлюбу, якая прадугледжвае перадачу маёмасці ў спадчыну, месца яму ў Англіі не знайшлося і ён пераехаў у Амерыку, дзе на працягу трох дзесяцігоддзяў спрабаваў ажыццяўіць свае праекты «Новая гармонія». Будучас грамадства бачылася прыхільнікамі Оуэна як асацыяцыя працаўнікоў, аб'яднаных па прафесіях і кіруемых саветам трэд-юніёнай.

За арганізацыю кааператываў, асацыяцый, фаланг і фалансцераў выступалі прыхільнікі Фур'е. Яны лічылі, што і заможныя могуць быць далучаны да арганізацыі фаланг (вытворча-спажывецкіх аб'яднанняў), калі прадугледзець размеркаванне прыбыткаў па формуле: 5/12 – працы, 4/12 – капіталу, 3/12 – таленту. Сам Фур'е лічыў, што калі б удалося ў 1823 г. прыступіць да арганізацыі фаланг, то ў 1828 г. «цывілізацыю» (мелася на ўзве капіталізму) ужо замяніў бы «гарманічны лад» (сацыялізм). Яго прыхільнікі Кансідэрэн у кнізе «Маніфест дэмакратыі ў XIX стагоддзі» (1847 г.) заклікаў спыніць палітычную барацьбу і наогул барацьбу класаў, засяродзіўшы грамадскія сілы на арганізацыі асацыяцый, фаланг для будаўніцтва сацыялізму, на пераадлінні раз'яднанасці школ, гурткоў, асобных мысліцеляў.

Сен-сіманісты лічылі, што адзінства дасягаецца пры дапамозе распрацоўкі і сцвярджэння ў грамадской свядомасці сістэмы дормаў, заснаваных на прынцыпе аўтарытэту. Маральная ўлада, у іх разуменні, павінна забяспечыць наўковае кіраўніцтва грамадствам, арганізаваць масы, аб'яднаць іх на працу і вырашэнне вялікіх сацыяльных мэт. Як гэта зрабіць, самі сацыялісты-утапісты не ведалі. А тыя, хто пазней узяўся за справу сацыяльнага пераўладкавання грамадства, – марксісты, не прыслушаліся да слушнай здзяяўлівай, выказанай у часопісе «Братэрства» (1841 г.), – аб небяспечы супрацьпастаўлення сацыяльнай ісціны волі большасці, калі да ўла-

ды прыдуць вучоныя-сацыялісты. Гэта можа лёгка прывесці да абвяшчэння дыктатуры адной асобы або некалькіх чалавек, якія нібыта валодаюць сапраўднай навукай. Дасягненні сацыяльнай навуки залежаць ад прагрэсу ведаў, які забяспечваецца не кім-небудзь адным, а шэрагам мысліцеляў. Ісціна рэалізуецца ў грамадстве тады, калі будзе прызнаная ўсімі і атрымае выяўленне ў агульнай волі. А значыць, грамадству нельга навязваць ніякіх дактрын і праектаў, пакуль іх навуковасць не ўсвядоміць хоць бы большасць.

Ад ідэй і ўяўленняў сацыялістаў-утапісташ і іх праектаў пераўладкавання грамадства ў справядлівае, у аснове якога – грамадская уласнасць на сродкі вытворчасці – да рэалізацыі правоў чалавека на справе заставаўся велізарны прамежак часу і мноства філософскіх, палітычных, прававых ідэй і поглядаў на сутнасць права, ролю дзяржавы, законаў, міжнародных арганізацый і пагадненняў у забеспячэнні правоў чалавека.

ЛІТАРАТУРА

- Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству / К. Маркс // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 46, ч. 1.
- Утченко С.Л. О некоторых вопросах истории рабства / С.Л. Утченко, Е.М. Штаерман // Вестник древней истории. – 1960. – № 4.
- Ковалев С.И. Учение Маркса и Энгельса об античном способе производства / С.И. Ковалев // Известия Государственной академии истории материальной культуры. – 1932. – Т. 12. – С. 9–10.
- Платон. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 3. / Платон. – М., 1994. – С. 79–420.

- Доватур А.И. «Політика» и «Політическая этика» Аристотеля / А.И. Доватур. М., Л., 1965.
- Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 21.
- Аристотель. Риторика / Ристотель // Античные риторики / под ред. А.А. Тахо-Годи. – М., 1978.
- Самохина, Г.С. Эпоха. Судьба. Текст / Г.С. Самохина. – СПб., 1995.
- Богомолов, А.С. Античная философия / А.С. Богомолов. – М.: МГУ, 1975.
- Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах / Цицерон. – М., 1966.
- Белорусская энциклопедия. – Минск, 1990.
- Антология. – М., 1969.
- Максалетян, А.Г. Язык и метафизика / А.Г. Максалетян. – Ереван., 1990.
- Кальвин, Ж. Наставление в христианской вере. Т. 1./Ж. Кальвин. – М., 1997.
- Чанышев, А.Н. Протестантизм / А.Н. Чанышев-М., 1969.
- Монтескье, Ш. О духе законов / Ш. Монтескье // Избранные произведения. – М., 1955.
- Чистозонов, А.Н. Швейцария / А.Н. Чистозонов // Советская историческая энциклопедия. Т. 16. – М., 1976.

SUMMARY

This article covers the evolution and trends of the legal political idea of France at the Age of Enlightenment (XVIII century). It was the period when the absolutism and religious fanaticism were regarded as the anarchism of history. The attitude to human rights and civil system of France of those times was reflected in two following trends of legal political idea: 1) enlighteners whose ideal was the kingdom of mind which they understood as a bourgeois law and order that guaranteed liberty to the individuals on the basis of law; 2) and the representatives of the communist legal political idea, the ideal for them was the communist society. In the article much attention is also given to the concepts of the Utopian socialism.